

Віталь Каракорскі



...па-расейску слова «жыд»
гучыць крываўдна, а па-польску
ці па-беларуску — не...

Два доўгія і адзін кароткі

Тры эсэ пра Бабруйск

Пясоchnіца

...Трэба ўвесь час падымаць галаву, і паволі, крок за крокам, падаваць назад, каб пабачыць, як вялізны комін сканчаецца ды пачынаецца бясконцы блакіт. Выпадае ня кожным разам, таму што баліць шыя ды перашкаджае пясоchnіца. Можна, зразумела, узяць трохі ўбок, але гэта будзе ня тое, як кажа Юлька, нецікава.

Крок, яшчэ крок. Дзе ты, пясоchnіца?

А ў ёй якраз Юлька, Марацік, Слаўка. Крыху далей, у альтанцы, Шпак і Віктарчык, і гэта небяспечна, таму што яны старэйшыя, і ад іх ды яшчэ больш старэйших братоў Маславых заўсёды ідзе пагроза.

Пясочніца ці альтанка, ці нават павеци — гэта нецікава, бо яны належаць усім. А вось комін у небе — толькі твой, і таму ты нікому, нават Мараціку, пра яго ніколі ня скажаш.

111

Мне пашанцевала: дом, у якім я нарадзіўся, меў класічны, герметычны, як той казаў, двор. Нават з дзвіюма брамамі, якія ўвечары зачыняліся. (Праз пэўны час іх зьнялі.) Нават два ўваходы былі ў кожным пад'езьдзе — парадны і працоўны, гэтак званы чорны. (Праз пэўны час парадныя дзвіверы таксама зьніклі, іх замуравалі.)

Дом быў, як дарослыя казалі, сталінскі, то бок кватэры ў ім былі аграмадныя, столі высацэзныя, у калідоры я катайся на ровары і гуляў у футбол з Марацікам. На кухні па съятах уся сям'я зьбіралася, нават калі хто з дванаццаці бабуліных братоў з радзінаю з Піцеру прыязджаў.

Праўда, у большасці гэткіх кватэраў жыла не адна, як у нас, а прынамсі дзвіве сям'і, але сам дом ня быў у тым вінаваты. Дом быў добры. Дом належала да швейнае фабрыкі імя Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага.

111

Ёсьць такі стары савецкі анекдот. Едзе на замежныя гастролі філарманічны аркестр. Як заўсёды, разам з музыкамі — мастацтвазнаўца ў цывільным, то бок супрацоўнік КГБ. Першая скрыпка ў Парыжы атрымлівае магчымасць пайграць на інструменце самога Паганіні.

— А што ў гэтым асаблівага? — пытаецца кагэбэшнік у дырыжора.

— Ну як тут растлумачыць, — адказвае той, — гэта як табе з пісталета Дзяржынскага пастраляць.

111

Швейная фабрыка імя Дзяржынскага была побач з домам, праз квартал. Але які гэта быў квартал! Яго плошчу займаў Дом афіцэрый. «Афік», як казаў Марацік. Уніфармаваных людзей сапраўды тут было шмат, як і ўвогуле па ўсім горадзе. Але й асаблівасцяў у Дома афіцэрый было столькі, што пра пэўныя з іх варта ўспомніць. Спартовая зала, напрыклад, у якой спаборнічалі штангісты. (Уражаньне было такое, што гэтыя волаты выступаюць штодня.) Кавярня — там быў вельмі смачны ліманад «Крушон» — больш нідзе яго ня бачыў, толькі там. А самае галоўнае — у «Афіку» было кіно. Ранішні сеанс — 10 капеек. І фільмы былі асаблівыя — толькі замежныя. Быццам хтосьці,

так бы мовіць, наверсе вырашыў, што вайскоўцам глядзець савецкія агіткі нецікава. Менавіта тут я пабачыў усіх Фантамасаў, Дэфюнэсаў, Сафіларэнай і ўвогуле — праўду пра іх «шалёны, шалёны, шалёны съвет». Ну і пра Чынгачгукаў з Гойкаміщчамі разам, зразумела.

Кінатэатраў у горадзе было няшмат. «Таварыш» — у цэнтры, «Платарскі» — бліжэй да чыгункі, ды яшчэ «Мір» — у гарадзкім садзе. Апошні быў мадэрновы, з дэзвюма залямі, зялёнай і блакітнай. І гэткім чынам глядач меў магчымасць выбару, які фільм яму глядзець — блакітны індыйскі ці зялёны савецкі.

Потым у гэтак званых спальных раёнах пабудавалі яшчэ адзін кінатэатр — «Перамога», але я там бадай што й ня быў, бо раёны гэтых — й ня горад ужо, прынамсі, іншы горад.

111

Канал, дзе немцы загубілі Розу

Л., як патушаную папіросу...

Ёсіф Бродзкі

Калі ўжо ідзецца пра назвы, трэба затрымацца, бо тапаніміка майго гораду, як кажуць у іншым месце, у Адэсе, гэта штосьці адмысловая. Мой дом, Дом афіцераў, фабрика Дзяржынскага пасъядоўна стаяць на вуліцы Сацыялістычнай. Калі першыя суседзі зъехалі ў Амерыку, і раптам ад іх — з таго съвету! — прыйшоў ліст, дык выпала на капэрце пабачыць: Socialisticheskaja Street. «Толькі б на іхніх стрытках сацыялізму не было», — сказаў, як памятаю, у той момант Слаўка. Але калі гэта яшчэ будзе!..

...Дарэчы, слова street вельмі адпавядае майму гораду, бо пабудаваны ён, як той Манхэтан у Новым Ёрку. Калі Сацыялка — так яе тут скарочана і з пэўнай ласкаю называюць — гэта стрыт, дык вось вам назвы нашых іншых стрытаў, гэта значыць, раўналежных Сацыялцы вуліц: Савецкая, Кастрычніцкая, Энгельса, Урыцкая, Тухачэўская і гэтак далей.

А вось назвы авэню, то бок вуліц перпендыкулярных стрытам: Платарская, Інтэрнацыянальная, Камсамольская, Камуністычная, Карла Маркса, Карла Лібкнехта, Розы Люксембург...

Калі ў Амерыцы пасадзілі на электрычны зэдлік ці то мафіёзі ці то камуністаў італьянцаў, дык у горадзе майм знайшліся адпаведныя вуліцы: Сака (асобна) і Ванцэці (асобна).

А вуліца МОПРа? Міжнароднае арганізацыі дапамогі працоўным на гэтым съвеце, напэуна, шмат дзесяцігодзьдзяў як няма, а вуліца — вось яна, МОПРа, і калі суха — МОПРа, і калі мокра — МОПРа. Але гэта ўсё, мабыць, назвы трыццатых гадоў мінулага стагодзьдзя. Значна пазней надышоў час, як сёньня кажуць, кланаваньня: ёсьць

Камсамольская — дык будзе пяцідзесяцігодзьдзя ВЛКСМ, ёсьць Каstryчніцкая — дык на табе 50-годзьдзя Каstryчніцкай рэвалюцыі. Але ўсё гэта ў тых самых спальных раёнах, у іншым горадзе.

Асаблівая тэма — па ленінскіх мясыцінах. Ільліч, кажуць, горад мой праезджаў па чыгунцы ў эміграцыю і на станцыі схадзіў у буфет па піва. Таму апроч Ленінскае вуліцы ёсьць яшчэ і вуліца Леніна (былая Максіма Горкага), і плошча Леніна, і санаторый імя Леніна, і машынабудаўнічы завод імя Леніна, і шэсьць (магчыма больш, але я памятаю шэсьць) помнікаў правадыру сусветнага пралетарыяту. Толькі вось за пралетарскага пісьменыніка Горкага крыху крыўдна — ведаў бы, што вуліцу адбяруць, не пісаў бы, напэўна, свой нарыс «Уладзімір Ільліч Ленін», за які Марацік у шостым класе атрымаў тройку, хоць і чытаў, а я — «пятак», не чытаўшы.

111

Яшчэ адзін анекдот. Маленькі хлопчык пытаецца ў маці:

- Мама, а хто такі Карл Маркс?
- Карл Маркс — гэта быў такі эканаміст.
- Як наш дзядзька Ізя?
- Ну што ты, наш дзядзька Ізя — галоўны эканаміст.

111

Комін, той самы, ад качагаркі, можна бачыць і праз вакенца на кухні. Ня цалкам, часткова, да чацвёртага паверху. А там, на чацвёртым паверсе, побач з комінам — гаубец, і на ім стаіць малады Чарток і паліць. А потым стаіць стары Чарток і паліць. Яны вось так, па чарзе, менавіта паляць — таму што яны — польскія. Так кажа бабуля. А дзед нічога ня кажа — ён гэтых Чартокаў ня любіць. Асабліва старога. Таму што ён добры кравец, але сышоў з фабрыкі Дзяржынскага. Ён не кравец нават, а кройшчык. І ён мае патэнт. (Праз дзесяць гадоў дзед адвядзе мяне да старога Чартока, і той зробіць — і вельмі добра зробіць — першы і апошні ў май жыцьці замоўлены касыцюм.) Дзед лічыць Чартока дробным уласнікам, а гэта чамусьці нядобра. Дзед працуе на фабрыцы Дзяржынскага галоўным бухгалтарам. Толькі па яго ў наш двор час ад часу прыезджае аўтамабіль. Я нават марку гэтае машыны ведаю — «Опель». Яна трафейная. На ёй мой дзед прыехаў з вайны і падараваў роднаму калектыву дзяржынцаў. Яшчэ ў нашым двары ёсьць дзьве свае машыны: інвалідка адваката Альтшулера і цяжкавік «ГАЗ» дзядзькі Толі з арыстакратычным прозвішчам Маркізаў — гэта Славікаў бацька. Маркізы жывуць таксама на чацвёртым паверсе, толькі ў нашым другім пад'езьдзе, пад імі — мы, а ў першым — пад

Чартокамі — жыве адвакат Альтшулер. Ён кульгае. Ён такі з вайны прыйшоў. Дзед мой таксама ваяваў і, дзякую богу, ня ўсё аддаў родным дзяржынцам. Трафейныя компас ды бінокаль — мае самыя лепшыя цацкі. У бінокль я гляджу на першы паверх першага пад'езду. Вось у вакенцы Марацік. Мы з ім сёньня ідзем да ягоных сваякоў. Яны жывуць побач з рынкам, гэта далёка за фабрыкай, амаль што напрыканцы Сацыялкі.

Ідзем мы ня самі, з Марацікавай мамай. Яна таксама польская, і сваякі побач з рынкам таксама. Стрыечнага брата Мараціка завуць Ян. Бацька ягоны кепска размаўляе па-расейску, таму з Марацікавай мамай — Цыляй — яны гавораць на ідыш.

111

Анекдот. Па-над канторай рэзыніка (чалавека, які робіць абразаньне) вісіць шыльда, а на ёй намаляваны гадзіннік. «Чamu гадзіннік?» — пытаюцца ў рэзыніка. «А што вы хацелі каб там было на-малявана?» — адказвае той.

111

Пра паходжаньне сваё, як той казаў, не арыйскае я даведаўся зноў-такі праз Мараціка. Старэйшыя за нас Шпак і Вікторчык менавіта яго з нашай пясочнай кампаніі выбралі на ролю «жыдзёнка». Не мяне, не стопрацэнтовую Юльку, ня чорненъкага Славіка, а чамусыці бландзіністага Мараціка. Магчыма таму, што ягоная матка Цыля праз адчыненае вакенца першага паверху часьцей за іншых матаў і бабуляў клікала яго дахаты: «Марацік, дамоў!».

Што цікава, значна пазней высветлілася, што Шпак і Вікторчык — таксама, так бы мовіць... Карацей, паўжыдкі. Абодва жывуць цяпер у Ізраілі, у Ашдодзе. Вікторчык нават прозьвішча зъмяніў, ён цяпер бэн Авігдор. А на той час цярпеў ад іх Марацік, і ад братоў Маславых цярпеў таксама.

Калі аднойчы я гэтую гісторыю распавёў бабулі, яна мне паведаміла, што я таксама... И ня толькі я, але й бацькі мае, і дзяды, і яна сама, і ўсе яе дванаццаць братоў. И значная частка жыхароў нашага дому. И гэта далей. А яшчэ яна сказала, што па-расейску слова «жыд» гучыць крыйдна, а па-польску ці па-беларуску — не.

(Потым я зразумеў, што калі хто і зъберагаў жыдоўскую традыцыю ў нашай сям'і, дык гэта менавіта бабуля. Яна ніколі нічога не рабіла па суботах. Яна мела асобны нож для каўбасы і адмысловае начынъне для мяса і для малака. Яна невядома якім чынам даведвалася пра блізкія жыдоўскія сьвяты. Яна давала мне паводле жыдоўскае традыцыі гро-

шы на хануку. Праўда, і бяз ханукі яна мне гроши давала. Але гэта потым.)

А вось пра тое, што Палац культуры, дзе я займаўся ў музычнай школе, — гэта перабудаваная сінагога, я даведаўся ад дзеда. На той час мяне гэта ўжо не зьдзівіла. На ўласныя вочы я бачыў, як касыцёл ператварылі ў будаўнічы трэст, а праваслаўную царкву — у басейн.

111

Анекдот. Чым адрозніваецца француз ад беларуса? Першы п'е коняк, а другі — як конь.

111

Чарговы раз, калі браты Маславы казалі Мараціку: «Мы — рускія, а ты — жыд», Слаўка раптам устаў у нашай пясочніцы ў поўны рост і абвясыціў: «А я — беларус!» Пра тое, што пэўныя беларусы дзесьці зусім побач існуюць, я ўжо ведаў, бо ведаў, што ёсьць такая мова — беларуская. А калі ёсьць мова, дык павінны быць і людзі, якія на ёй размаўляюць. (Пра лёс лаціны, напрыклад, я на той час яшчэ нічога ня ведаў.)

А пра тое, што ёсьць мова такая — беларуская — я даведаўся зноў жа ад дзеда. Ён выпісваў адзінную гарадзкую газету «Камуніст». Я на той час якраз навучыўся чытаць, і мяне зацікавіла, чаму літара «і» ў слове «камуніст» напісаная нязвыкла. «Гэта па-беларуску», — адказаў дзед.

Потым на каробцы з цукеркамі я прачытаў: «Кандытарская фабрика «Чырвоны харчавік». І сёньня я ня здольны зразумець, чаму гэты харчавік — чырвоны. Што з ім здарылася? Ці яму сорамна за тое, што ён менавіта харчавік? Ці цукерак з лікёрам наеўся столькі, што пачырванеў? Вось дзядзька Толік, калі ня ездзіў на сваім «ГАЗе», дык быў чырвоны, лаяўся, біў жонку, і Слаўку таксама біў. А калі ня быў чырвоны, дык вельмі добры быў дзядзька, дазваляў нават у кабіне пася-дзець і руль пакруціць. Вось аднакат Альтшулер ніколі не дазваляў круціць руль сваёй «інвалідкі».

А потым раптам памёр дзядзька Толік Маркізаў. І гэта былі першыя на маёй памяці хаўтуры ў нашым двары. І неўзабаве зъехалі з дому Слаўка з маткай. А потым і Цыля з Марацікам атрымалі кватэру на вуліцы Горкага (пасыля Леніна) у гэтак званым хрушчоўскім доме.

А ўсылед і мае бацькі зъехалі, таму што мама чакала для мяне браціка.

І толькі Юлька засталася. Але ўжо не ў пясочніцы, а ў алтанцы з братамі Маславымі і са Шпаком з Вікторчыкам. Шкада яе, Юльку, што будзе рабіць яна адна, бяз нас, з гэтымі антысемітамі?

А мы, Марат Залатароў, Станіслаў Маркізаў і я — яшчэ сустрэнемся ў гэтым жыцьці, яшчэ пойдзем па Сацыялцы ажно ад Бярэзіны да самай чыгункі. І Марат, пабачыўшы шыльду на краме — «Лакамка» — скажа: «Глядзі ж ты, па-беларуску напісана», а Слаўка яму: «Не, гэта па-расейску, толькі з памылкай».

Але гэта ўсё будзе на іншых старонках, і горад будзе іншы, і мы самі. А зараз я апошні раз, задзёршы галаву, гляджу на комін, з якога хутка пойдзе дым, бо скончылася лета і чырванее восень.

БІРЖА

— Маё імя — Ёсіф, — кажа высокі рыжы дзяцюк ды цісьне маю руку так, што зараз сълёзы пацякуць. — Ёсіф Рэвелеў.

— Называй яго Ёсіф, — усміхаецца іншы хлапец. Ён не такі высокі, каржакаваты, і хоць сілы ў ягоных руках ніяк ня менш, рукапоціск атрымліваецца ледзь не пяшчотны. — Ён — Ёсул, а я — Яўген, Жэні.

Марацік, які, уласна кажучы, нас і знаёміць, нічога ня кажа, толькі галавой ківае. Дарэчы, гэта для мяне ён — Марацік. Ёсіф з Яўгенам звяртаюцца да яго як да Марка. Магчыма, яны думаюць, што Марк гучыць больш па-жыдоўску. А ўсё, што па-жыдоўску, цяпер у пэўных колах прэстыжна. Вось і Марацік мой съцвярджае, што ён — сіяніст, і, як скончыць школу, зъедзе ў Ізраіль. Калі выпусцыць, зразумела. А не, дык стане адмоўнікам, дысыдэнтам, вязнем Сіёну...

— Хадзем на Біржу — прапануе Яўген.

Рацыя! Біржа — менавіта тое месца, дзе можна ўдосталь наразмаўляцца пра Ізраіль, сіянізм, АВІР, выклік, візу, адмову, КГБ і гэтак далей.

Тое, што мы называем Біржай, мае і афіцыйную назуву — сквер імя Бахараава. Два такія гайкі-блізьняты ёсьць у горадзе: Бахараўскі — бліжэй да рынку, і імя Чалюскінцаў — насупраць фабрыкі імя Дзяржынскага. У сярэдзіне Чалюскінскага скверу — былая праваслаўная царква, перабудаваная ў басейн. А ў цэнтры скверу імя Бахараава стаіць танк. Сапраўдны савецкі танк Т-34, легенда вялікае айчыннае вайны. Побач з танкам пахаваны генерал Бахараў, у гонар якога ўлады і назвалі гэтае месца. А каля ягонай — магілы яшчэ двух танкістаў. Калі падумаць, дык менавіта на могілкі мы зараз з Ёсіфам, Маркам ды Яўгенам ідзем. Дарэчы, у іншым, Чалюскінскім скверы таксама былі могілкі. Спачатку праваслаўныя, што цалкам натуральна побач з царквой. Потым, у вайну, немцы ставілі тут крыжы на магілах сваіх жаўнероў. Яшчэ потым Саветы ўсё гэта зруйнавалі, а праз квартал паставілі танк Бахараава. Дык вось, пра танк. Тут, на Біржы, кажучы, што раз на год ён страляе — гэта калі перад ім цэлка пройдзе...

Калісьці тут была сапраўдная біржа. Наўрад ці фондавая — мой

горад, зразумела, добра ведаюць у съвеце, але ён усё ж не Нью-Ёрк, ня Лондан і, тым больш, ня Токіо. Біржа працы была тут хутчэй за ўсё, і па хлеб наш будны зьбіраліся тут у чэргі беспрацоўныя. Зьбіраліся да таго дня, калі савецкая ўлада абвясціла, што «беспрацоўя ў нас няма». Цяпер тут зьбіраецца моладзь, пераважна жыдоўскага паходжання. Сядзяць на лаўках, стаяць ля агароджы скверу, так сабе стаяць і ходзяць туды-сюды шматлікія Мішы, Грыши, Боры, Ілюшы, Аркадзі, Лёні, менш папулярныя Фімы ды Леўкі, досьць распаўсюджаныя Сашы, Воўкі, Жэні, ніводнага Сяргея, экзатычны Віталь...

Гэта імёны. А прозвішчы якія! Сыны ваўкоў і тыграў — Вальфсоны ды Кацнэльсоны, кіндэры сваіх матак — Рыўкіны, Раскіны. «Залкінд сёньня яшчэ не прыходзіў...» Шэйны ды Штэйны, і мадыфікацыя апошніх — Бранштэйны, Бернштэйны, Берэнштэйны, Бурштэйны, Блуўштэйны.

— Вы чулі, у космас паляцеў жыдоўскі касманаўт па прозвішчы Кранштэйн!

Ці, калі ласка, вывучай сабе па прозвішчах на Біржы геаграфію рысы аседласці: Вільнер, Віленскі, Віленчык, Пінскер, Пінчук, Коўнер, Слуцкер, Слуцкі, Гарадзінер, Гарадзецкі, Магілёўскі, Гомельскі...

Вось браты Дынабурскія ці Лёня Дзьвінскі — продкі іхныя, як вы разумееце, з цяперашняга Даўгагаўпілсу.

Ці мой новы прыяцель — Ёсіф Рэвелев — рэвельскі ён, гэта значыць, з Таліну, з Эстоніі. Ці стары прыяцель майго новага прыяцеля Рэвелева — Марык Выбарг! Слушна, Эстонія з Фінляндыяй насамрэч павінны сябраваць!

Гэты Выбарг — студэнт, навучаецца ў Менску, у політэхнічным інстытуце. Большасць жыдоўскай моладзі з майго гораду навучаецца менавіта ў БПІ. Мы, старшакласнікі, ужо ведаем, што БПІ — гэта «бардак Пятра Іванавіча», у гонар рэктара Палітэха. Крыху менш студэнтаў — з Тэхналагічнага. Але, здаецца, менавіта туды будзе паступаць увосені мой Ёсіф.

Ёсіф — малодшы з вялікай радзіны Рэвелевых. Бацька — Мендэль, ці Міша, як яго ўсе навакол называюць — гадзіннікавы майстар, гадзіннікі на рынку рамантую. Матка — у хаце працуе, варэннай загадвае. Каб яна калі-небудзь слоўца якое сказала — я, напрыклад, ніколі ня чуў. Сёстры значна старэйшыя за Ёську, абедзве не вучыліся, замуж павыходзілі: адна жыве ў Менску, другая ў далёкім Ашхабадзе. Мужыкі і ў першай, і ў другой — гоі, гэта значыць, не жыды — украінец ды туркмен.

Уся надзея ў старога Мендэля на малодшага, на Ёську: і што ў інстытуце паступіць, і што жыдоўскую нявестку ў хату прывядзе. Хоць і ня цалкам кашэрных унукаў сваіх Мендэль вельмі любіць, кажа, па жыдоўскіх законах яны ўсё роўна такія ж жыды, як і ён сам, таму што маткі іхныя — жыдоўкі. Жыдоўскія законы Мендэль трохі ведае, але,

галоўнае, ён ведае мову ідыш, і ў хаце сваёй уласнай з жонкай размаўляе толькі на ідыш, каб і Ёська ведаў гэтую мову.

Але дарэмна Мендэль спадзяеца на свайго Ёську. Што да ідыш, дык тут Рэвелеў-малодшы пагаджаеца з Марацікам-Маркам: трэба вывучаць іўрыт і ехаць у Ізраіль. Праўда, Ёсіф не сіяніст, хутчэй інтэрнацыяналіст, ды й кабеты яму больш падабаюцца славянскага тыпу. Вучыцца Ёсіф лёгка і добра, і ў інстытуце, безумоўна, паступіць, але, прадчувае маё сэрца, навучацца яму там будзе вельмі складана, таму што ўжо сёньня ён вельмі падабаецца кабетам славянскага тыпу. А якая тут можа быць вучоба пры такім супадзеніні такіх сімпатыяў!

Дарэчы, зусім не самотны Ёсіф Рэвелеў у сваіх сімпатыях. Кабеты славянскага тыпу падабаюцца калі ня большай, дык значнай частцы тых, хто прыйшоў сёньня на Біржу, каб спачатку паразмаўляць пра Ізраіль, сіянізм, АВІР, выклік, візу, адмову, КГБ, а потым, прыблізна праз паўгадзіны, — пра авантуры, сапраўдныя ці не, з кабетамі славянскага тыпу.

Сезон на Біржы пачынаецца напрыканцы траўня, калі з Менску (а таксама з Магілёву, з Гомля, з Горадні, менш — з Масквы і Піцера) прыезджаюць студэнты. Але ня толькі яны прыходзяць сюды да пачатку восені. Тут і тыя, хто з майго гораду ня зъехаў. Напрыклад, спартоўцы. Спорт у нас — жыдоўская справа. Адзіны генерал Эхт чаго варты! Мала што жыд — генерал, дык ён яшчэ й першы чэмпіён Саюзу ў цяжкай атлетыцы. Ці баксёр Аксельрод... Ці дужбіт Худыш... А калі спартовец — гой, дык трэнер ягоны абавязкова будзе — на сто адсоткаў!.. Як той жа Аксельрод у знакамітага Беразюка. Ці як Штэйнбук, з якім у чэмпіёны Беларусі трапілі нашыя футбалісты ды хакеісты.

Яўген і Ёсіф — штангісты. Менавіта на спаборніцтвах яны й пазнаёміліся. А потым пачалі займацца ў аднаго трэнера — у Гарадзецкага (ня блытаць са слынным Гарадзецкім — нашым чэмпіёнам Саюзу ў шашках!). Калі Ёсіф першы раз прывёў новага сябра да сябе дахаты, са старым Мендэлем Рэвелевым ледзь інфаркт ня здарыўся. Рэч у tym, што калі Мендэль, ён жа Міша, буркнуў жонцы (на ідыш, натуральна), што, маўляў, Ёська, замест каб сябраваць з жыдамі, пэўнага гоя ў хату прывёў, дык Яўген, ён жа Жэня, адказаў яму штосьці ў tym сэнсе, што ён, Жэня, вядома ж, гой, але, на ягоную, Жэні, думку, сын Мендэля Ёсіф значна разумнейшы за самога Мендэля.

Сказаў усё гэта Жэня, ён жа Яўген, на чысьцоткім ідыш, так што Мендэль, ён жа Міша, на пэўны час страціў здольнасць размаўляць ня толькі на ідыш, але й на ўсіх астатніх мовах, якімі валодаў (парамескі і па-польску, як мінімум).

У першую паўгадзіну нашага з ім знаёмства Яўген расказаў мне такі анекдот: Прыйходзіць да Брэжнева ўваскраслая Надзея Канстанцінаўна. — Штосьці я вас, мадам, успомніць не могу, — кажа Леанід

Ільліч. — Крупская я, — кажа Крупская. — А! — кажа Брэжнэў, — памятаю! І мужа вашага, Крупскага, таксама памятаю!

Ці трэба дадаваць, што прозывішча Яўгена было менавіта Крупскі...

Шчыры беларус Яўген Крупскі бацьку свайго, Крупскага, ня помніў, а жыў са сваёй маткай Ганнай у двух пакойчыках на вуліцы Маскоўскай. Яшчэ два пакоі ў гэтай камуналцы займалі дзед і баба Глазманы. Дзяцей старыя страцілі пад час вайны і малы Жэнька быў у іх і за сына, і за ўнука. Ганна, якая безнадзейна намагалася наладзіць сваё асабістое жыцьцё, гэтаму сяброўству не перашкаджала, і таму натуральна, што аднойчы я пачуў ад Яўгена:

— Ты беларускі жыд, а я — жыдоўскі беларус.

Жыў Яўген, як я ўжо сказаў, на вуліцы Маскоўскай, а на скрыжаваньні яе з Сацыялкай (то бок, вуліцай Сацыялістычнай) і знаходзіцца Біржа (то бок, сквер імя Бахарава). Вельмі спадружная геаграфія: калі раптам ліў дождж ці сто грамаў трэ было выпіць, ці Ёсіфу патрэбны быў тэт-а-тэт з кабетай славянскага тыпу — дык калі ласка! — трэх хвіліны і ты ў Жэнькі. І Ганна якраз увечары працуе на фабрыцы імя Дзяржынскага.

Цікава, што Ёсіф перад чарговым тэт-а-тэтам з кабетай славянскага тыпу абавязкова папярэджаў нас:

— Я сёньня зьнікну на паўгадзіны...

Гэтая назва — «зьнікнуць на паўгадзіны» — так і замацавалася ў нашай кампаніі за той добрай справай, якую маскавала. Праз пэўны час пачаў «зьнікаць на паўгадзіны» ва ўласнай хаце і сам Яўген. А мне вось так і ня выпала «зьнікнуць» менавіта тут, на Біржы, а здарылася гэта пазней і нават не ў майм горадзе.

Трэба адзначыць, што на Біржы амаль што не было боек. Ня ведаю нават чаму. Бойкі «вуліца на вуліцу», «раён на раён» былі ў той час вельмі папулярнай справай у майм горадзе. Цыгане з Цітаўкі біліся з кацапамі з Фарштату. Плошча ваявала з Мікрараёнам. Ствараліся часовыя кааліцыі, каб пабіць Шанхай. А вось на Біржу, на жыдоў, ніхто не хадзіў. Магчыма таму, што тут шмат спартоўцаў было, а можа з якой іншай прычыны, ня ведаю.

Як ня ведаю дакладна, чаму менавіта ў гэтым месцы ў сярэдзіне сямідзясятых гуртавалася жыдоўская моладзь. Але пэўная версія ў мяне ёсьць. Ніхто мне гэтага не гаварыў, але здаецца, што менавіта тут, прынамсі, у гэтым раёне ў вайну было жыдоўскае гета, і, як той казаў, фантомная памяць прымушала нас, жыдоўскіх юнакоў, прыходзіць сюды.

А вось яшчэ пытаньне. Ці былі мы жыдоўскімі юнакамі. Не, думаю, хутчэй яўрэйскімі, г. зн. савецкімі, са славутым пятым пунктам у пашпарце. Але менавіта тут для таго, хто хацеў, пачынаўся шлях да сапраўднага жыдоўства: выклік, віза, адмова, КГБ, зноў выклік, зноў віза, АВІР, каму пашчасціла, — Ізраіль...

Менавіта тут, хацеў хто ці не, пачынаўся шлях у гэтак званае вя-

лікае жыцьцё, ці праста ў жыцьцё, бо не для кожнага яно вялікае патрэбнае.

Марацік, ён жа Марк, пасъля школы зъехаў-такі з Саюзу, але не ў Ізраіль, у Амерыку — такі ён быў сіяніст.

Ёсіф, ён жа Ёсул, інстытуту ня скончыў, ажаніўся з гойкай, але не славянскага, хутчэй татарскага тыпу па прозывішчы Батырава, потым разьвёўся, потым ажаніўся з ёй жа яшчэ раз. А паколькі ў перапынку ў яе быў яшчэ адзін муж, Ёсіф съцвярджае, што ён — трэці муж сваёй першай жонкі.

Яўген, ён жа Жэня, ажаніўся з жыдоўкай, зъехаў у Ізраіль, потым з ёй жа і дачкой вярнуўся. Тыдзень таму я выпадкова даведаўся, што Яўген памёр. Сэрца штангіста ня вытрымала вялікага жыцьця.

БАГЕМА

«... На другі дзень пайшоў я ў краму, якая мае тут назуву «супермаркет», пайшоў адмыслова на экспкурсію, бо грошай, каб набыць што-небудзь, пакуль што маю няшмат. Ну што табе сказаць? Тут ёсьць усё. Разумееш, усё. Гэта цяжка ўявіць у Бабруйску, але тут у Вене, у звычайнім супермаркеце я налічыў 26 гатункаў каўбасы...»

— Ці чытаць ліст далей? — пытаецца Агрэсар, ён жа Леанід Гросман.

Заўтра Лёня едзе ў Берасьце, а адтуль — у тую самую Вену, дзе ўсе 26 гатункаў каўбасы ў супермаркеце пабачыць на ўласныя очы.

— Мы лепей твой ліст празь месяц пачытаем, — адказвае Арык Лявіцкі. Ён прынцыпова не зъбіраеца зъяджаць, ён і тут добра пачуваецца. Невыпадкова мянушка ягоная Левы.

Але жонка Арыкава Жана, здаецца, мае іншую думку:

— Ты нам, Лёнечка, ня толькі пра каўбасу напішы. Ты нам, Лёнечка, напішы пра машыны, і асабліва пра транты дзіцячыя, якія будзеце купляць Натанчыку.

Натанчык — гэта сын Агрэсара. У адрозненіне ад бацькі, спакойны й разважлівы хлопчык. Жыве Натанчык з мамкай сваёй Лорай у Рызе. А вось Агрэсар з ёй не живе. Але заўтра яны сустрэнутьца ў Берасьці і разам паедуць у Вену — дзеля сына, тлумачыць Леанід.

— Яшчэ й пра кніжкі напішы, — усыміхаецца Дан Гольдберг. Ён, як і Жана, як і ўсе мы, добра ведае, што ёсьць трэйкі на гэтым съвеце, за якія Арык Левы можа зрабіцца правым: дзеці — Юрка і Аліска, кніжкі, асабліва паэзія, ды яшчэ аўтамабілі. — Як, дарэчы, твой «Запарожац», стаіць ці ездзіць?

Але даведацца пра тэхнічнае становішча машыны сям'і Лявіцкіх нам не выпадае. Таму што гучыць умоўны — два доўгія і адзін кароткі — званок у дзіверы. Я іду адчыняць, а Дан з Леанідам разам каментуюць мне ў съпіну: «Закусь прыйшла».

Два доўгія і адзін кароткі. Яшчэ лепей, калі не званок, а стук ці нават — ручку ад дзівярэй паторгаць — два разы доўга і адзін карот-

ка. Вось ужо шэсьць гадоў гэткім чынам трапляюць да мяне ў хату тыя, хто ня вельмі вядома чаму, але, бадай, кожны вечар жадаюць бачыць адзін аднаго.

Магчыма, каб паразмаўляць. Натуральна, пра што толькі не ідзеца, якія толькі дыскусіі ні адбываюцца ў гэтых съенах. Прэ экзістэнцылізм — калі ласка. Прэ сучасную драматургію — ці толькі ёсьць ахвотнікі? Прэ жыдоўска-арабскі канфлікт — ну колькі ж можна! Прэ савецкую ўладу? Два доўгія і адзін кароткі...

Ці можа выпіць-закусіць зьбіраюцца тут людзі? А чаму не? Тым больш, што нагодаў — амаль кожны дзень. Ці нарадзіўся хто, ці сьвята якое савецкае (Першае Траўня, напрыклад) ці несавецкае (Новы Год) ці антысавецкае нават (Пасха — і жыдоўская, і праваслаўная, і каталіцкая). А яшчэ музыку трэба паслу хаць ды самім пад гітару паспяв аць. Кажаце, суседзі міліцыю выклічуць? Думаеце, КГБ нас слухае? Два доўгія, адзін кароткі...

Памыліліся Агрэсар з Данам. Ня закусь прыйшла, а цалкам наадварот. На парозе Рыба з Шварцам, а паміж імі — вялізны пляцак. У пляцаку — каньян. Танны, пяць рублёў пляшак. За такі кошт бярэ яго Рыба ня ў краме, зразумела, а ў свайго стрыечнага брата Барыса Вальфсона, які жыве ў суседнім з майм доме. Што за бізнэс у Вальфсона — прадаваць каньян пяць рублёў пляшак? Тым больш, што за вокнамі — гарбачоўская барацьба з п'янствам. А ўсё вельмі проста — не бізнэмэн Барыс Вальфсон, а вядомы лекар-пэдыятар. І нясуць яму (дзе толькі бяруць?) каньян удзячныя бацькі. А доктар Вальфсон, да ўсяго, амаль што ня п'е. А калі б і піў, дык з такімі колькасцямі змагацца нават Гарбачоў ня здолеў бы.

Але пашанцавала Вальфсону — ёсьць у яго брат Рыба, ён жа Рыўкін Сымон, ён жа Сеня, а ў таго якраз заўсёды мы ёсьць. А сённяня — якраз — мы разъвітваемся з Лёнем Гросманам.

— Добра, што Шварца сустрэў, — кажа Рыба. — Інакш яшчэ гадзіну цягнуў бы гэтую кайстру.

Шварц — ён ня Шварц аніякі, а, каб вы ведалі, Чарноў, Сяргей Чарноў, данскі казак. Ні краплі жыдоўскае крыві ў ім няма. Хутчэй, сярод продкаў, маючы на ўвазе гісторыю казацтва, якія-небудзь персы ёсьць. Як там у той расейскай песні — пра хвалю і княгіню...

А яшчэ Шварц — беларус. Зноў жа не паводле крыві, а з уласнага выбару. Два ў нас такія беларусы: Шварц, ён жа Чарноў, ды яшчэ Толік Файн. Беларускую мову ведаюць дасканала, паміж сабой паўсюль размаўляюць толькі па-беларуску. Нязвыклая справа для майго Бабруйску гэта — калі хто дзе гучна па-беларуску размаўляе.

Але тая дыскусія, што аднойчы адбылася ў нас пра беларушчыну, — яе не Сяргей з Толем пачалі. Гросман, які вучыўся, а потым пэўны час жыў у Латвіі, у Рызе, заўважыў, што калі вярнуўся ў Бабруйск, дык не адчуў, што прыехаў менавіта ў Беларусь. «Чым, — зъдзіўляўся Агрэсар, — сённяняшняя Беларусь ад Рәсей адрозніваецца? У тэлевізары

толькі футбол па-беларуску. Кніжкі ў кнігарнях беларускія ёсьць, але хто іх чытае? Хто чытае тваю газету?» — крычаў ён Файну.

Анатоль Файн, сапраўды, працуе ў газете. Назва яе «Камуніст», друкуеца яна па-беларуску. Але супрацоўнікі паміж сабой размаўляюць выключна па-расейску. Нават галоўны рэдактар — Аляксандар Рыгоравіч Давідовіч, адзіны ў рэдакцыі сапраўдны беларус, і той. Што вы хочаце, «Камуніст».

Дарэчы, калі ў рэдакцыю прыйехала з Менску пэўная кіраўнічая персона, Аляксандар Рыгоравіч выклікаў у кабінет майго Толю і сказаў: «А гэта наш вядучы журналіст Анатоль Франс». «А як жа ж, — адказала персона, — я нават у Менску ч尤 гэтае прозывішча». Чаму Давідовіч яго вядомым французскім пісьменнікам выставіў, Толя не зразумеў. Я думаю, каб у Менску не даведаліся, што ў бабруйскім «Камунісьце» ў асноўным Файны ды Гейкеры працуець. Але з таго моманту стаў наш Толік Файн Анатолем Франсам.

— Ну, на гэты раз дакладна павінна быць закусь, — кажа Лявіцкі і думаюць усе астатнія, калі зноў — два доўгія і адзін кароткі — гучыць званок.

Так і ёсьць, Танечка прыйшла. Менавіта так, не Тацяна, ня Таня, не Танюша — Танечка. Танечка Юхневіч, карміцелька нашая. Што там усе 26 гатункаў венскай каўбасы побач з tym багацьцем, якое зараз Танечка дастае на стол. Зялёны гарошак, маянэз, шпроты, сар-дзіны, ласось, ну і, нарэшце, каўбаса. Праўда, аднаго гатунку, але якога — сервілат!

Але не за тое мы ўсе любім Танечку, што яна — таваразнаўца ў райспажыўсаюзе. І нават не за тое, што яна кабета рэдкае, выключнае прыгажосці. А за тое мы ўсе ўсе любім, што яна закаханая ва ўсіх нас. Літаральна ва ўсіх, нават у Левага з ягонай Жанай. Што цікава, пра секс нават не ідзеца. Які можа быць секс з багінёй! Але толькі Танечка магла сказаць, калі нас па чарзе цяглі ў КГБ: «Я за вамі, хлопцы, у Сібір паеду». І паехала б. А зараз яна кажа:

— У мяне да вас дзъве навіны, добрая і кепская. З якой пачынаць?

— З кепской! — крычым мы ў адпаведнасці з анекдотам.

— Толік званіў, — кажа Танечка. — Ён сённяня ня прыйдзе, чарадуе ў газете.

— А добрая? — спытваюся я і прадчуваю адказ.

— А добрая — вось яна, — Танечка дастае з кайстры бутэльку пшанічнага хатняга самагону. — Гэта табе, гаспадар. Досьць піць Рыбін канъяк. Пачастуйся сапраўдным беларускім напоем.

— Я таксама буду самагон, — кажа Дан Гольдберг.

Дан, ён жа Даніла, старэйшы за нас усіх. Пэўны час Гросман называў яго Анатолем Максімавічам, у гонар знакамітага аглядалыніка з Бі-Бі-Сі Анатоля Максімавіча Гольдберга. Але потым у нас з'явіўся сапраўдны Анатоль — Файн, ён жа Франс. І Дан застаўся проста Данам.

Калі я першы раз яго пабачыў, дык падумаў, што сустрэў Мулявіна, лідэра слынных «Песьняроў». Потым высьветлілася, што ня надта я й памыліўся. Дан таксама музыка і на той момант узнічальваў вакальна-інструментальны ансамбль «Гусыляры». Зараз былы жыдоўскі гусыляр Гольдберг — загадчык музычнае часткі тэатру імя Дуніна-Марцінкевіча.

— Вось ты мне скажы, — кричаў Гросман Гольдбергу, — у тваім тэатры, які носіць імя Дуніна-Марцінкевіча, ідзе хоць адна беларуская, гэта значыць, на беларускай мове п'еса?

Карацей кажучы, моцна завёў нас Агрэсар. Відавочны абсурд Беларусі без беларушчыны прымусіў згадаць Ірландыю, Ізраіль, іншыя краіны, дзе сучасныя нацыі ствараліся, практычна, з нуля. Урэшце, на адвечнае пытаньне «Што рабіць?» былі знайдзеныя наступныя адказы.

— Нічога не рабіць, — прапанова Арыка Левага. Маўляў, хутка ўсё роўна ўсе людзі будуць размаўляць выключна па-ангельску.

— Адміністрацыяна ўводзіць мову, як гэта было зроблена ў Ізраілі ў дачыненіні да іўрыту. Гэты пункт магчыма ажыццяўіць, калі ўсё гэта (гэта значыць, савецкая ўлада) скончыцца.

— Знайсьці рэлігійны фундамент — як каталіцтва ў Ірландыі. Тут залежыць ад інтэлігенцыі, якая павінна паказаць прыклад. У выпадку Беларусі такой рэлігіяй можа быць тое ж каталіцтва ці ўніяцтва.

— А яшчэ на ўсё гэта патрэбныя вялікія грошы, — дадаў Леанід Гросман.

Грошы, хоць і не такія вялікія, у агрэсара звычайна ёсьць. Ён — фарцоўшчык, атрымлівае з Рыгі, дзе вучыўся і пэўны час жыў, тавар, джынсы, напрыклад. І прадае ў Бабруйску. Нам прадае танна. Але ня толькі нам. У Агрэсара ў Бабруйску поўна родзічаў. На кім ён зарабляе — невядома, колькасць тавару не такая ўжо вялікая.

Увогуле Леанід Гросман — асона таямнічая. Калі запытаеш у яго: «Куды ідзеш?», адказ будзе: «Ты ня ведаеш». Рыба распавядае, як ён спускаўся ад мяне і на чацвёртым паверсе спаткаў Агрэсара, які ішоў угару (я жыву на пятym, апошнім). «Куды ідзеш?» — запытаўся. «Ты ня ведаеш», — быў адказ.

З дзяцінства Лёня быў выдатным матэматыкам, атрымліваў дыпломы ўсесаюзных алімпіяд на фізіцы і матэматыцы, скончыў фізмат Рыжскага ўніверсітэту. Але захацеў зъехаць у Ізраіль. Атрымаў адмову. Забралі ў войска, у ракетныя часткі. З таго часу і пра фізіку, і пра Ізраіль павінен быў забыць. Дарэчы, Агрэсар ён, таму што Гросман — гэта значыць, вялікі чалавек, а на ідыш вялікі — агрэсар. А яшчэ таму, што ў Ізраіль захацеў, а там усе агрэсары. Калі верыць савецкай пропагандзе. І вось сёньня Агрэсар апошні вечар з намі.

Сымон Рыўкін, які сёньня яшчэ ня ведае, што зъедзе наступным, устасе і прапануе тост: «За тых, хто ў моры». І мы, якія яшчэ ня ведаем,

што неўзабаве ўсе пакінем Бабруйск, п'ем. За тых, хто ў моры. За Аліка Ліўшица, за Лёню Кісіна, за Мішу Вайсмана, за Грышу Гардзіенку, за Аркадзя Бацавіцкага, за Сымонаў Гарэліка і Эпштэйна, за Ігара Кузьняцова, за Рафіка Гольдмана, за Алега Чэрнікава, за Дзіму Рабкіна, за Ларысу, Тацянаў, Натальлю, Сьвету, Алу і за ўсіх іншых, хто можа быць калі-небудзь, як караблі ў моры, пазнаюць адзін аднаго па гудках. Два доўгія і адзін кароткі.



На здымках —
Бабруйск савецкі:
фота 80-х гадоў
XX-га стагоддзя.